

Наталля Арсенніева

У 1988 годзе ў Беластоку я даведалася адрас Наталлі Арсенніевай і напісала ёй ліст. Яна адказала. Яна не верыла ўжо, што можна хоць лістком даляць да Беларусі. За паўстагоддзя жыцця на чужыне. Перапіска наша была не доўгай. Наталля мне адказвала з доўгімі перапынкамі, і лісты ішлі доўга. Яна хварэла, яе блізкія хварэлі, яе ўнучка перанесла траўму, трапіла ў аварыю. Яе нявестка памерла маладой, пакінула двое дзетак і старых бацькоў, паэтка дапамагала сыну апекавацца ўсімі.

Яна прыслала мне том вершаў “Між берагамі” з надпісам:

“Дарагая Данута! Дзеляць нас з Вамі адлегласці ў тысячы міляў, але чуемся мы, быццам лучыць і нас, і нашую творчасць нешта непадзельнае й чарадзейнае, а гэта слова — Беларусь! Ці ж не? Хай жа ж будзе яно, гэта слова, і з намі заўжды і ўсюды. Наталля Арсенніева, кастрычнік 1989 г.”.

Шкадую моцна, што я не напісала ёй пра яе пазію ўсіх добрых словаў. Як яна натхняла мяне, захапляла ад першых спатканняў у віленскіх часопісах “Калоссе”, якія я чытала ў гродзенскім архіве яшчэ студэнткай. Яе вершы — гэта шквал пачуццяў, гэта як усё роўна нехта ўзнімае цябе — і ты даеш нырца ў блакіт, у асвяжальны моўны вір — і робішся такой жа шматколернай, стракатай і свежай, як яе вершы. Адкуль на фоне нашай ціхай зеляніны гэтая шматбарвовасць, гэтая пачуццёвая буйнасць, інакшасць, гэтая святочнасць?! Як Ніягарскі вадаспад — такая высокая, глыбокая, акіянская, такая нястрымная, як бы яна прадчуvalа сваё будучае жыццё не ў сціплай прыродзе, а там, сярод індзейскіх і негрышнянскіх цёмных рваных рытмаў, хрысціянская і язычніцкая, яна лавіла сваім чуццём гэтую ўсю непамернасць і знішчала спакой традыцыйных дактыляў, анапестаў. І мова яе беларуская — як

бы не наская гэта мова, мова слоўнікаў братоў Гарэцкіх і Ластоўскага, нібыта сялянская, а зусім элітная.

“Італьскае віно пагарай праліеца...”

*“Пакуль павесіць ног на чорным небе ветах,
я кужалем сівым няўзнак датку свой верши...”*

Вядома, цыкла ў яе паэзіі кроў Міхаіла Лермантава, які быў яе продкам па жаночай лініі, вядома, ужо быў створаны гарадскія вершы Максіма Багдановіча...

А Іосіф Бродскі яшчэ не нарадзіўся. Ён найбліжэй да яе па творчай манеры, — гэтаксама нанізываў вобразы, грувасці ў іх, як Наталля Арсенніева.

“... гэты момант тварэння, у які вочы мае, адчыненая шырока, запаўняюща сусветам і, як помпа, уцягваюць яго, гэты пакутны момант, калі я грувашчу на паперы элементы шахматнай гульні з бясконцасцю, гэты момант, які дазваляе забыць пра штодзённае...” Гэта думка паэта Чылі Вісэнта Гуідобра.

І я нанізываю яе светлы вобраз на ланцужок імёнаў вялікіх і прыгожых паэтаў, якія зрабілі мяне шчаслівай толькі тым, што стварылі, зрыфмавалі, а я прачытала аднойчы, я іх знайшла, адкрыла для свайго сэрца.

У часопісе “Калоссе”, а можа ў “Студэнцкай думцы”, я разглядала фотку Наталлі Арсенніевай і Максіма Танка, неяк інтymна прытуліўшыхся, як два галубкі, двое шчаслівых у сваёй духоўнай сяброўскасці, лучнасці...

А містычна — з другога боку — я калі Максіма Танка бачыла Ларысу Геніюш. Не спытала ў яе і не ведаю, ці спрабавала Ларыса напісаць Наталлі ў ЗША, ці хоць калі яны сустрэліся... Затое Анатоль Іверс апавяддаў, як у вайну прыехаў у Слонім беларускі тэатр з Менску, у якім Наталля Арсенніева працавала, загадвала літаратурнаю часткаю. Былі яны знаёмыя па віленскім друку, таму Наталля з даверам сказала, што немцы хутка пакінуць Беларусь, а ёй давядзецца выехаць у эміграцыю. Анатоль Іверс прапаноўваў ёй сувязь з падполяем, але яна ведала, што камуністы яе не пашкадуюць, — муж працаваў у самапомачы...

*Дык дай мне роднага парогу
даткнуць, пакуль замкнеца кола... —*

Прасіла яна малітоўна ў Бога. Кола замкнулася, там засталася Наталля Арсеннева — за акіянамі, а лісткі яе думак, яе вершаваных радкоў прынеслі пошта і любоў да нас. Да нас, якія “паміж берагамі...” Толькі не рака нас разлучала, а нябёсы. Ці ёсьць у іх берагі?

Наталля Арсеннева вытрывала паўстагоддзя жыцця ў эміграцыі. Была яна духоўна дужай, мела Бога ў сэрцы, мела слова роднае, за якое трymалася, мела сям'ю і “запраўдную” сяброўку Яню Каханоўскую, бабулю Данчыка Андрусішына з роду Луцкевічаў (памерла 17.07.2005 года)

У эміграцыі людзі не жывуць, а ў большасці выжываюць, трymаюцца ад сустрэчы да сустрэчы за Бога і ўспаміны, якія перабіраюць у памяці.

Некалі да апошняй вайны нашы дзяды ездзілі ў Амерыку па заробкі на хлеб. І вярталіся. Жыць чалавеку трэба дома, чалавек — не дрэва, і без магілаў продкаў ён засыхае. Або прыжываецца на чужым дрэве як прышчэп.

Пачытайце, пра што мне пісала вялікая беларуская паэтка перад развітаннем у лістах — пра Крыж, пра Чарнобыль, пра надвор’е, баравічки, якія збірала ў парку, быщам яны прараслі праз зямную цвердзь з Беларусі, яна цытавала сама сябе. Яна бачыла і разумела чужое, але жыла толькі сваім. На чужыне няма шчасця.

Лісты

8.01.1988 г.

Даражэнъкая Данута!

Вярнулася ад знаёмых з Канады ў мінулым тыдні, за-спела Ваш ліст, ён чакаў мяне тут амаль трох тыдні, дык спяшаюся адказаць.

Перад усім, вельмі цешуся, што пакрысе знаёмімся, пачынаем перапісвашца, чуцца адной сям'ёй. Я тут, у Рачэстры, чуюся вельмі самотнай. Беларусаў тут амаль німа. Але трymаю ўсе гэтыя амаль 20 гадоў ішчыльную сувязь з Ню-Ёркам і больш-менш у курсе ўсіх наших спраў. Жывём мы таксама вельмі сціпла і супакойна, выгадавала сыну парачку — унука і ўнуучку. Але яны яшчэ не жэнляцца, хоць унук жыве асобна. Унушка скончыла каледж і ўжо другі год працуе. У на-шым Рачэстры жыццё плыве вельмі супакойна. Гэта досыць вялікае места, каля 300 000 жыхарства, ёсць вялікі ўніверсітэт, палітэхніка і кансэрваторыя, але мы амаль ніякага ўдзелу ў жыцці горада не бяром. У нас тут, як для мяне, лепшыя разрыўкі — гэта возера Антарыё, колькі паркаў, якія больш падобныя да лесу, адным словам, прыгожая жывая прырода.

Ці паверыце, што ў парку, які да нас блізка, шмат грыбоў, сапраўдных "наших" баравічкоў! І наогул, вакол вельмі прыгожа, не верыцца, што жывём у такім вялікім месце. Больши пакуль што нічога не пішу. Калі гэты ліст атрымаецце, напішу больш.

Н. А.

1.11.1988 г.

Даражэнъкая Данута!

Даўно ўжо, яшчэ ў верасні, атрымала ад Вас другі ліст, ішоў ён вельмі хутка, а не адказвала я таму, што чакала адбіткаў Вашых вершаў з цыклю "Эўфрасінні Полацкай", якія мне абяцалі прыслаць з

Ню-Ёрку, а тады рыхтаваліся да гэтак званай Сустрэчы Беларусаў, якія адбываюцца тут што пару год. Сёлетняя, найбольшая, прыехала на яе людзі з усіх Амэрыкі, з Эўропы, нават далёкай Аўстраліі. Супала наша сустрэча з 1000 хрысціянства на Беларусі. У сувязі з гэтым беларусы Амэрыкі выдалі паштоўку Крыж Эўфрасінні, якую пасылаю ў гэтым лісце Вам, а ну ж дойдзе. Гэта была б цудоўная ілюстрацыя да Вашага верша “Крыж”.

У праграме сустрэчы было высвячэнне з гэтае нагоды вялікага драўлянага Крыжа ў Прошчы, якіх 200 кіламетраў ад Таронта ў Канадзе.

Тут некалі, яшчэ ў пачатку мінулага стагоддзя, мясцовыя індыяне замучылі і забілі двух французскіх манаҳаў — місіянераў, Канада тады належала Францыі. З гадамі гэты прыгожы ўзгорак над лясамі й вазёрамі стаўся проишаю, куды прыйходзілі людзі са сваімі бедамі і просьбамі, маліліся. Ля падножжа ўзгорку вырас гарадок. У самой прошчы пабудаваная вельмі вялікая і прыгожая капліца. А тады эмігранты з усіго свету пачалі будаваць і стаўляць у памяць сваіх пакінутых родных краінаў на гэтым узгорку свае Крыжы і помнікі.

Цяпер ёсць 40 гэตกіх памятак, не было толькі беларускай. І вот сёлета ўдалося сабраць гроши ѹ паставіць на самым шыце ўзгорку ѹ беларускую памятку — высокі Крыж, вельмі прыгожы, хоць прости, драўляны. Выглядае ён цудоўна, а ўнізе — лясы і азёры.

Сустрэча трывала 2 дні, а на 3-ці паехалі ў Прошчу асвяціць Крыж “За долю ѹ шчасце Беларусі”. Суседзямі нашымі крыху ніжэй Югаславы ѹ Філіпінцы. Пасылаю Вам прысвечаны гэтай урачыстасці верш, які, як і Ваш, называецца “Крыж”. Быў на сустрэчы Сакрат Яновіч з жонкай Таняй з Беластоку, быў ён ѹ Прошчы. Прыйзджала ѹ ЗША Оля Корбут з мужам. Данчык, унук мае найбліжэйшай сяброўкі Яні Каха-

ноўскай (з Луцкевічаў), якая жыве ў Ню-Ёрку, ездзіў з імі па Амерыцы як перакладчык. А вось і мой верш:

Крыж

Як вокам скінуць — сцяг пушчаў сініх,
за пушчай далеч яшчэ сіней,
А тут, на ўзвышы, стаіць над імі
наш Крыж прыгожы, маўляў у сне...

*Шмат чулі свету Крыжы маленняў,
шмат просьбаў, выкаваных бядой,
прыйшли мы ў Проишчу сагнунь калені,
свяціць не нечы ўжо Крыж, а свой.*

“Зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай
краіну нашу...”, — маліўся хор,
і ўторыў натаўп, і спелай нівай
хінуўся, ветру наперакор.

А веџер дужай, кудысь аблокі
зусім па-весенську ўжо, плылі,
маўчала Проишча, унізе ж далёка
сінелі зараснікі й палі.

— Магутны Божа, — без слоў прасілі
мы ўсе, а руکі узніяўши ўвыши,
стаяў нязрушна на ўзгорку схіле
ён, гэткі родны ўжо сэрцу Крыж.

...

Тут дождж на ўмгненні каменне спляміў,
рассыпаў кроплі ў траве, ў лісці.
Няйнакш — і Нехта дзесь там, над намі,
наш Крыж вадою святой хрысціў.
5.09.1988

Калі мой гэты ліст атрымаеце, зараз адпішице, хацелася б, каб Вы атрымалі паштоўку. А пакуль што, бывайце здаровы.

Вашая Н. А.

Рачэстар 22.10.1989 г.

Даражэнъкая Данута!

Не крыўдуйце на мяне, што гэтак доўга не адпісвала на Ваш ліст, але мае хатнія абставіны гэтак склаліся, што ўсё давялося адкласці набок. Справа ў тым, што жыву я з сынам. 20 год таму давялося мне кінуць ўсё наладжанае жыццё ў Ню-Ёрку, кватэрку, працу, сяброву і ехаць да сына ў Рачэстар — ён застаўся з двумя нялетнімі дзецьмі на руках пасля смерці жонкі й прасіў мяне дапамагчы яму з імі. Ён у мяне застаўся адзін (старэйшы загінуў у часе вайны ў 1943 годзе), і я не магла яму адмовіць, кінула ўсё ў прыехала да сына, выгадавала дзяцей (хлопцу было тады 8, а дзяўчыне 4 з паловай гады), і вось ужо і сын праз колькі месяцаў выходзіць на пенсію (яму якраз споўнілася 65 год), і дзецы выраслі, але ёй мне ўжо мінула 20 верасня 86 год!

Так што здавалася б цяпер я магла б ужо ўздыхнуць свабодна, але насунулася іншая бяды: бацькі мае нябожчыцы нявесткі, якія жылі дагэтуль у добрым здароўі ў Флярыдзе і якіх мы наведвалі штогод у іхняй там блізу курортнай мясцовасці (ім аднаму 86, а другому 82 гады), раптам началі хварэць, і мне давялося туды ехаць іх даглядзець, бо сын мой не мог кінуць працу, а ўнучка таксама працуе, ды ёй што яна там магла б дапамагчы.

Вось я й была там ўсё лета, справы ў іх зусім дрэнныя, чым гэта ўсё скончыцца, не ведаем, а тут — захварэла ўнучка — на ейную машыну, калі яна ехала з працы, наехаў нейкі п'яніца, і ў выніку ў ейнай спіне пашкоджаны 4 пазванкі, боль быў страшны, не магла ні сядзець, ні ляжаць, цэлы месяц не працавала. Цяпер лепш, ужо працуе, пакуль што паўдня, але я зноў занятая хат-

най працай і ўсімі справамі, не гаворачы ўжо аб маральных перажываннях. Я, ведама, не скарджуся, у жыцці ж усяк бывае, але ўсё ж лепш, каб усіх гэтых клопатаў не было.

Але цяпер, даражэнская, ужо купіла вялікі канверт і бяруся высылаць Вам маю кніжку, тым больш, што ў міжчасе выйшаў дазвол на перасылку ў СССР літаратурны (кніг, журналаў і г. д.). На мінульым тыдні атрымала ліст з БССР ад В. Аксак, між іншым, яна піша, што бачыла й чытала маю кніжку "Між берагамі", — "добрая людцы далі пачытаць", — яна піша. "Між берагамі" выйшла ў свет 10 гадоў таму невялікім тиражом і засталося іх ужо вельмі мала, у мяне асабіста ўсяго 3 экземпляры, адзін пасылаю Вам. Рэшта, колькі іх там ёсьць, собскасць Беларускага інстытуту навукі і мастацства ў Ню-Ёрку, старшыня Вітаўт Кіпель. Ведаю, што ён выслаў у Менск пару разоў па 5 кніжак, і яны там ходзяць па руках, "добрая людцы даюць чытаць", як піша Валя Аксак.

У нас сёлета было вельмі гарачае й засушлівае лета, дык грыбоў, на жаль, не было зусім. А цяпер ужо запраўдная восень. Дрэвы стаяць усе ў золаце ў гэтак прыгожа, што аж сэрца сціскаеца!

Вашая Н. А.

10.02.1991 г.

Даражэнская Данута!

Учора атрымала ад Данчыкавай бабці, а маёй адзінай запраўднай сяброўкі Яні ліст і Вашу кніжку "А на Палессі". Пакуль кніжка да мяне нарэшице трапіла, мінула гэткім чынам шмат месяцаў. Яна піша, што нечага шукала й знайшла яе на дне бюрка. Відаць, Данчык, якому кніжку перадала Вера Бартуль, паклаў яе яшчэ ўлетку ў шуфляду й забыўся аб ёй. Ведама, "у маладых вецер у галаве", — як Яня піша. Вельмі цешуся, што кніжка ўсё ж у мяне ўрэшице рэштаў, вельмі Вам за яе дзякую. Мне вельмі падабаюцца Вашыя вершы пра на-

шую даўніну, пра Эфрасінню Полацкую, пра Усяслава Чарадзея, Лазара Богушу... Як шкада, што Вас не было на сустрэчы беларусаў у Кліўлендзе сёлета. Гэта была запраўдная сустрэча пасля столькіх год накіданай нам варажнечы, зялезных заслонаў, маны... Я ўсяго пару тыдняў па досьціць цяжкае аперацыі, усё ж наважылася таксама пацягнуцца на сустрэчу і не шкадую, бо так цудоўна было пацуцца й нам і нашым сябрам — беларусам з-за мяжы, з Менску, адным непадзельным цэлым, дзецьмі аднае Бацькаўшчыны — Беларусі!

Сустрэча аднак мінула й засталіся адно ўспаміны. Невясёлая штодзённасць. Увесь апошні год крыху хварэю, прычапілася нейкая трасца з роду вірусавых захворванняў, чхаю, кашляю, глытаю антыбіётыкі, а хвароба трывае. Ну, можа, як прыйдзе вясна, пацяпле, пачуюся лепіш, увесь вольны час аддаю перапіцы, адказам на лісты з Беларусі, а таксама з Польшчы... Дзякую Богу, што памяць мая яничэ добра службыць, хоць мне ідзе ўжо 88 год. З гэтае прычыны не крыўдуйце, калі не заісёды мо' у пару адказваю на лісты, а з кожнага Вашага ліста вельмі цешуся, бо веру, што жыве Беларусь і будзе жыць.

Вашая Наталля Арсеннева

Травень-чэрвень 1991 г.

Даражэнская Данута!

І з вялікім спазненнем адказваю на Ваш ліст... Крыху хварэла сама. А тут у мае ўнучкі — яна са мной жыве — лекары знайшли дыябет і астму... Ну, але, як кажуць, Бог не без міласці. І лекары абащаюць яе падлячыць.

У нас сёлета была вельмі цёплая вясна, а цяпер вельмі сухое і гарачае лета. Трава пасохла, ужо не зялёная, але жоўтая і рудая, як у Афрыцы. Грыбоў сёлета не будзе зусім, так што і на гэтую прыемнасць — збіранне грыбоў — спадзявацца не даводзіцца.

Хіба пад восень, калі раздаждыцица, нейкі спрытнейшы грыб высуне галоўку.

Пасылаю Вам мой верш “Чарнобыль”, ён быў змешчаны ў апошнім нумары тутэйшай беларускай газеты “Беларус”...

Атрымліваю лісты з Беларусі, просяць маіх кніжак і фатаграфіяў — а іх і я не маю. Вайна заспела мяне ў хворай мамы ў Вільні, мы жылі тады з мужам і хлопцамі ў Пултуску, там усё прапала і пагарэла ў першыя дні вайны. Тое-сёе знайшлося ў Вільні ў людзей, трохі фатаграфіяў у маминым альбоме.

Мама памерла 15 верасня, я, пахаваўшы яе, узяла альбом. Вывозячы з дому на высылку ў Казахстан, забралі гэты альбом.

Ваша Н. А.

Чарнобыль (у 5-я ўгодкі)

Весні ранак. Ужо на парозе
я спыняю знянацку хаду:
надта хораша зноўку бярозы
карагоды на ўзгорках вядуць!

Іх імклівыя руکі на сіні
далячынъ ткуюць празрысты вузор.
Курапаты, Чарнобыль, Катыні
ім не засцяць ні вёснаў, ні зор.

Мне ж... мне мроіцца іншае ранне:
Хлопчык з пужкаю... статак... раса...
Ўпершыню ў поле выгнаў ён сёння,
красавік... Люба ў сонцы гайсаць!
Сонца ж — скроздь! Уваччу, у лазовым
жоўтым пухам прыбранным галлі,
нат у шчаснасці той без назову,
ад якое аж сэрца баліць!
І няўпрыцям нікому з худобы
чалавечай, што стоены сцень,

*чорны сцень, найчарнейшы — Чарнобыль —
ужо крые, пакрыў іхны дзень.*

*Што з худой пастушковая жменькі
хутка выпадзе пужка, што ён,
як і безлічы мених маленъкіх,
моўчкі прымуць пакутлівы скон,
што узноў над маёй Беларусяй
прарасце, забуяе бядা,
што... ды лепей вазьму памалюся,
да людскога і свой боль дадам.
Божа, Божа! Адзіны ў сусвеце,
хто ўсё знае, усё можа, — зрабі ж,
каб за нас не пакутвалі дзеци,
не яны каб, а мы неслі Крыж!*

20.01.92 г.

Даражэнъкай Данута!

Атрымала сёння Ваш ліст, ішоў больш за месяц, але ў нас гэта не дзіва ў перадсвяточны час. Летась адзін ліст з каляднымі віншаваннямі я атрымала перад самым Вялікаднем у Вялікую Пятніцу. Спачуваю Вам, што хварэце, бо нездароўе адбіваецца на пачуццях. Я таксама... толькі-толькі пачынаю ачунываць ад зацяжной прастуды... А да вясны яшчэ далёка. Але дзень ужо падаўжэй на паўгадзіны — і крыйху палягчэла на сэрцы. А на грамніцы, да якіх толькі два тыдні, дзень ужо прыбуздзе на цэлую гадзіну! Не смейцеся з мяне, але я зайсёды адчувала і адчуваю лучнасць з прыродай і залежнасць ад яе. Таму і трываю тут.

... Мы тут перажываем, што ў Беларусі ўсё перамянілася захутка, баюся, што людзі будуць яшчэ больш пакутаваць, і таму не магу, не ўмеею цешыщца, што Беларусь ужо не БССР, а Belarus, як пішуць цяпер тут газеты, і шмат хто дзівіца, што ў маёй паэзіі я, аптымістка, гляджу на сучаснасць песьмістычна. Ну, дай, Божа, каб усё скончылася добра. Цалую моцна.

Ваша Н. А.